

каў генлейнаўцаў (судэтаніемецкую партыю, лідэры К. Генлейн і інш.) высунуць патрабаванні поўнай аўтаноміі Судэцкай вобл. і правядзення там пле-бісцьця па яе самавызначэнні. Гэта аб-вастырыла адносіны судэцкіх немцаў з урадам Чэхаславакіі (Судэцкі крызіс). У сярэдзіне мая пачалося перамяшчэнне герм. войск да мяжы з Чэхаславакіяй. Урад апошній 20 мая авясціў частко-вую мабілізацыю. Зах. саюзнікі Чэхаславакіі Вялікабрытанія і Францыя, ім-кнучыся ўрэгуляваць свае адносіны з Германіяй, настойвалі на прыняціі патрабавання генлейнаўцаў. Пасля не-калькіх дыпламат. місій, у т.л. сустэреч Чэмберлена з Гітлерам 15 і 22 вер., і па просьбe Мусаліні Гітлер пагадзіўся абмеркаваць чэхаславацкое пытанне на канферэнцыі ў Мюнхене. Паводле М.п. Чэхаславакія пад націкам Вялікабры-таниі і Францыі на працягу 10 дзён (1—10 кастр.) мусіла перадаць Германіі Судэцкую вобл. з усімі наяўнымі там збудаваннямі (каля $\frac{1}{4}$ насельніцтва, амаль $\frac{1}{5}$ тэрыторыі, палавіна цяжкай прам-сці, значныя ваен. ўмацаванні). М.п. наблізіла акупацыю герм. войскамі ўсёй Чэхаславакіі (сак. 1939) і развязванне 2-й сусв. вайны Германіяй. 30 вер. падпіса-на таксама *англа-германская дэкларацыя 1938* аб ненагадзеніі. Пасля вайны Судэцкая вобл. вернула Чэхаславакіі. Канчаткова юрыд. нязначнасць М.п. зама-цавана паводле дагавора паміж Чэхаславакіяй і ФРГ ад 11.12.1973.

Літ.: Документы по истории мюнхенского говора, 1937—1939. М., 1979; Мюнхен — предверье войны: (Ист. очерки). М., 1988; Борисов А.Ю. Мюнхенская трагедия: (Размысления спустя полвека). М., 1988; Тейлор Т. На пути к Мюнхену: Пер. с англ. // От Мюнхена до Токийского залива: Взгляд с Запада на трагич. страницы истории второй мировой войны. М., 1992; Ширер У. Капитуляция в Мюнхене: Пер. с англ. // Там же.

У.Я.Калаткоу.

МЮНХЕНСКАЯ ПІНАКАТЭКА, гл. у арт. *Баварскія дзяржаўныя зборы карцін*.

МЮНХЕНСКІ УНІВЕРСІТЭТ, адзін са старэйшых і буйнейшых ун-таў Гер-маніі. Засн. ў 1472 у г. Інгальштат гер-цагам Людвігам. У 1800 пераведзены ў Ландсгут, з 1826 у г. Мюнхен. У 1997/98 навуч. г. каля 60 тыс. студэнтаў; фы-: каталіцкай тэалогіі, пратэстанцкай тэа-логії, юрыд., прымысл. эканомікі, паліт. эканомікі, лясной гаспадаркі, мед. (у т.л. стоматалогія), вет., гісторыі мастацтва, філасофіі, тэорыі навук, статыстыкі, псіхалогіі і педагогікі, антрарапалогіі, моў і л-р, саш. навук, матэматыкі, фізікі, хі-міі і фармакалогіі, біялогіі, навук аб Зямлі. У складзе ун-та н.-д. лабарато-ры, цэнтры, ін-ты, у т.л. лабаратарыя язд. фізікі, цэнтры лінгвістычных дас-ледаванняў, па вывучэнні Японіі, мале-кулярнай біялогіі, ін-т педагогікі. Б-кі: універсітэцкая (2,5 млн. тамоў), ф-таў (3 млн. тамоў). Астр. і геафіз. абсерваторыі, бат. сад.

В.М.Навумчык.

МЮНЦ (Müntz) Іаган Генрхы (1727, г. Мюльгаўзен, Германія — 1798), мас-так-пейзажыст, падарожнік. У 1760-я г. жыў у Лондане, вандраваў па Італіі (1762, 1785), Грэцыі (1763), Галандыі (1772). У 1780-я г. ў Рэчы Паспалітай, дзе ў званні маёра служыў у пляменніка караля, падскарбія ВКЛ С.Панятоўска-га. Па вайск. і гасп. заданнях ездзіў па Украіне, Малдове і Беларусі, рабіў замалёўкі гарадоў, замкаў, вёсак, тыпав насељніцтва, пісаў пейзажы. Адначасова вёў падарожнікі, нататкі. У 1783 па дарозе з Украіны ў Літву рабіў на Беларусі замалёўкі палескіх вёсак, Белавеж-скай пушчы. Апісаў умовы мясц. гаспадарання, адзначыў, што палескія балоты прыдатныя для меліярацыі на ўзор Галандыі. Даў характарыстыку жыхароў: «Місцовая насельніцтва ўвогуле людзі дабраўшчыны, добрыя патрыёты, яны ладна складзены і моцныя на работу». З 1792 працаўаў у Каселі ў курфюрста гесенскага.

В.С.Пазднякоў.

МЮНЦЭР (Münzter, Münzer) Томас (каля 1490, г. Штольберг, Германія — 27.5.1525), рэлігійны дзеяч, адзін з ідэалаў Рэфармацыі і кіраўнікі *Сялянскай вайны 1524—25* у Германіі. Выйшыў ва-ун-так Лейпцига і Франкфурта-на-Одэ-ры. Адзін з найб. адукаваных тагачас-ных ням. тэолагаў. З 1518 прыхильнік М.Лютэра. Паводле яго рэкамендацыі ў 1520—21 быў святаром у г. Цвікаў (Саксонія), дзе зблізіўся з сектай *анабаптыстаў*, але ідэйна разышоўся з лю-тэрнамі. У 1521 наведаў Чэхію, у т.л. Прагу, дзе працаведаваў рэдактырную Рэфармацыю (т.зв. «Пражская адузва») і абавязсіў сябе прыхильнікам вучэння Я.Гуса. З 1523 святар у г. Альтштэт (Цю-рынгтэ), дзе арганізаваў «Саюз выбра-ных» — тайнае т-ва, якое мела на мэце звязрэнне ўлады князей; канчатковая адышоў ад супрацоўніцтва з лютэранамі. Выступаў супраць «мёртвай літары» царк. вучэння, развіваў уяўленне пра ўнутр. веру, якая дазваляе мысліць і дзеяніцаць у адпаведнасці з божым прадвызначэннем. Гал. задачу Рэфарма-цыі разумеў у абавязчэнні блізкага са-паліт. перавароту, які павінен быць здзейснены масай сялян і гар. беднікоў. Пропагандаваў ідею ўстанаўлення «царства божага на зямлі», адмаўляў прыватныя інтарэсы, але выступаў за ўмацаванне дробнасялянскай працоў-най уласнасці. У час вайны 1525 кіраваў паўстанцамі Цюрынгтэ, спрабаваў стварыць у Мюльгаўзене адзіны цэнтр кіраўніцтва вай-ной. Пасля паражэння свайго атрада 15.5.1525 каля г. Франкенгаўзен трапіў у палон і пакараны смерцю.

Літ.: И в о н и н Ю.Е. «Вся властъ должна быть отдана простому народу» // И живы памятью столетий: Очерки о вождях нар. дви-жений в средневековой Европе. Мн., 1987; Л а з а р е в В.В. Становление философского сознания нового времени. М., 1987; Р е в у -н е н к о в а Н.В. Ренессансное свободомыс-лие и идеология Реформации. М., 1988.

В.Р.Языковіч.

МЮОНІЙ, м е з о н і й, вадародападобная сістэма, якая складаецца з да-датнага *мюона* (μ^+) і *электрона*. Хім. сімвал Mi. Мае хім. ўласцівасці, анала-гічныя ўласцівасцям атама вадарода.

Утвараеца ў ортастане са *спінам I* (спіны μ^+ і электрона па-парельныя) і ў паразтане са спінам 0 (спіны антыпарельныя), рознасць энергіі паміж якімі роўная $3 \cdot 10^{-6}$ эВ; паміж імі магчымы перахады з выпрамяненнем частаты 4463,16 МГц. Актыўна ўступае ў хім. рэакціі, характэрныя для атама вадарода. Скорасць рэакціі вызначаецца па частцы *прэц-сі* спіна ў магн. полі (gl. *Мезонная хімія*).

МЮОНІЫ, м ю - м е з о н ы, нестабіль-ныя зараджаныя элементарныя часціцы, якія маюць спін $\frac{1}{2}$, час жыцця $2,2 \cdot 10^{-6}$ с і масу прыкладна ў 207 разоў большую за масу электрона; адносяцца да *лепто-нау*. Адмояду зараджаныя (μ^-) і да-датна зараджаны (μ^+) M. з'яўляюцца антычас-ціцамі адзін аднаго.

Эксперыментальная выяўлены ў касм. пра-менах амер. фізікамі К.Андрэсанам і С.Нед-эрмарам (1936—37). Асн. крываіцы M. — распад плюні і каону (gl. *Мезоны*), якія ін-тэнсіўна нараджаюцца пры сутыкненнях *ад-рону*, праизш. нараджэння пар μ^+ і μ^- фатонамі высокіх энергій, распады гіперонаў, «зачара-ванных» часціц і інш. Па сваіх ўласцівасцях ва ўсіх вядомых узаемадзеяннях μ^- паводзіць сябе аналогічна электрону, ад якога адрозніваеца толькі масай (μ^- — е-універсалнасць). Слаба ўзаемадзеянне M. выкікае іх распад на электрон (ші пазіtron) і адпаведнае ней-трину, што вызначае час жыцця M. у вакууме. У рэчыве павольна M. страчаюць энергию на іонізацію атаму і могуць сплыніцца. Пры гэтым μ^- прыцягваеца ядром атама і ўтвараеца *мезатон*, а μ^+ да-лужае да сябе электрон і ўтвараеца *мюоній*. I.C.Саункевіч.

МЮРАТ (Murat) Іаахім (25.3.1767, г. Лабастыд-Мюра, Францыя — 13.10.1815), французскі ваен. і дзярж. дзеяч. Маршал Францыі (1804), герцаг Бергскі і Клеўскі (1806). Кароль Неапалітанскага каралеўства пад імем Іаахім-Напалеон [1808—15]. У франц. арміі з 1787. Вы-значыўся пры задушэнні мяцяжу разліст-тай у 1795, у Італіянскім (1796—97) і Егіпецкім (1798—99) паходах *Напалеона I*, садзейнічаў захопу ім улады ў Францыі. Узельнік усіх *Напалеонаўскіх вой-наў*. У час вайны 1812 супраць Расіі ка-мандаваў кав. корпусам, узельнічаў у баях калі Астроўна, Смаленска, с. Та-рушина, *Барадзінскі бітве 1812*. Пасля аз'едзу *Напалеона I* у Францыю (5.12.1812) да студз. 1813 камандаваў рэшткамі «вялікай арміі»; на баку Напалеона ўзельнічаў у бітвах пры Дрэз-дэне і Лейпцигу. У студз. 1814 заключыў тайны саюз з Аўстрыйяй і Вяліка-Британіяй з мэтай захаваць вадародапалітанска прастол, але яго дамаганні адхіліў *Венскі кангрэс 1814—15*. У перыяд *«Ста-дэён»* выступіў на баку Напалеона I, быў разбіты ў Італіі і ўцёк на в-аў Корсіка. Каб вярнуць сабе прастол, на чале невял. атрады высадзіўся на Пд. Італіі, але скоплены аўстрыйцамі і па прыга-воры баен. суда расстраліяні.

Літ.: Т ю л а р Ж. Мюрат, или Пробужде-ние націи: Пер. с фр. М., 1993.